

Заўсёднікам мінскіх арт-пляцовак Івана СЕМІЛЕТАВА прадстаўляецца наўрад ці выпадае. Ен выстаўляеца часта, глядач яго любіць. Балазе, ёсць за што. Мастаку ўласцівая свая непаўторная манера... нават не столькі жывапісу, колькі светабачання, якая і робіць ягоныя творы пазнавальнымі нават у куламесе вялізных “зборнікаў”. І ніхто даўно ўжо не сумняеца: за гэтымі фарбамі ёсць нешта яшчэ. Магічнае і невытлумачальнае.

Аднак выставка “Патаемнае жыццё рэчаў”, якая працуе ў галерэі “Панарама” Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, для гэтага аўтара нечаканая. Трохі вусцішная загадка вясць яго карцінам была ўласцівая і раней, але не ў такой канцэнтрацыі. Тут дэфункцыяналізаваныя прадметы раптоўна набываюць твар, душу — і разам з імі далучаюцца да экзістэнцыйнага трагізму чалавечага лёсу.

Ілья СВІРЫН

— Некалі мы з сябрамі любілі лазаць па розных закінутых заводах і піянерлагерах, — распавядае мастак пра вытокі серыі. — Зламаныя станкі, урослыя ў зямлю механізмы, знявечаныя трансфарматары нагадвалі мне жывых істотаў. Для дзяцей ногул уласціва пераўтвараць неживое ў живое, нівеляваць гэту мяжу. З таго часу я ўжо трохі падрос, але захапленні засталіся. Магу падоўгу разглядаць неікія старыя трубы і паточаныя іржой вентылятары, а калі трапляю ў замшэлы заводскі цех, адчуваю сябе вельмі камфортна.


Адпаведна, задума праекта высپявала вельмі даўно. Доўга не ведаў, як яе рэалізаваць — пагатоў, іншых справаў хапала. І толькі ў 2002 годзе з'явіліся першыя малюнкі — на аркушах звычайнага сыштку. Іх назапасілася ўжо даволі шмат, але... тут у майжыцці наступіў цяжкі перыяд, і я свае працы спаліў.

— **Няўжо потым не даводзілася шкадаваць?**

— Даводзілася. Я зразумеў, што тыя малюнкі ў маіх асабістых крызісах зусім не вінаватыя. І, на шчасце, здолеў знайсці дыск з іх сканамі. Даўно ўжо забыў пра яго існаванне, а тут раптам... ён за канапу заваліўся, таму і аcaleў. Адштурхнуўшыся ад тых малюнкаў, пачаў ствараць жывапісныя палотны пра пакуты механізмаў. Так цягам вось ужо амаль двух дзесяцігодзяў пакрысе і з'яўлялася гэтая серыя. Я дасюль лічу яе яшчэ не скончанай.

— У “пакутах механізмаў” байдай найбольш уражвае менавіта гэтае трохі шызоіднае ігнараванне мяжы паміж жывым і нежывым. Адкуль у цябі хваравітае памкненне персаналізаваць “адкіды цывілізацыі”?

— Не ведаю. Ад бачання. Ад інтуіцыі. Працуючы ў майстэрні, я заўсёды імкнуўся прыдумляць разнастайных персанажаў, неікіх фантастычных істотаў. Мне ў гэтым плане вельмі Босх пад-



“Патаемнае жыццё прадметаў”. Трыпціх.

Пакуты механизмау і неўтаймоўны ківач

абаецца. Нежывое, якое імкнецца да жыцця, і жывое, якое становіцца мёртвым... І абое яны адчуваюць ад гэтага страх ці разгубленасць.

А на гэтай выставе пра кожны твор можна распавядаць асона. Большаясь з іх маюць свае прататыпы ў рэчаіснасці, у майжышчёвым досведзе. Вось напаўпамерлая лямпа, якая вісела ў пераходзе на станцы “Фрунзенская” — я убачыў у ёй нечытварты. А вось абсалютна рэальны дамафон — я ўгледзеў у ім вочы і рот. Вось парэшткі станкоў, падобныя да жывых істотаў. Вось пашчэрблена плітка з іржавымі разводамі, якія нагадваюць кроў, і адтуль праастаюць вычварныя штучныя кветкі... Такую белую кафлю можна часта сустрэць у закінутых будынках. Людзі нашага пакалення “наеліся” ёй удосталь: яна была ў дзіцячых садках, басейнах — паўсюль. А вось на гэтай карціне я вырашыў спалучыць храм з заводам, тулу плітку — з гатычнымі ружамі ды стрэльчатымі аркамі. Пагадзіся, нешта ў закінутых цэхах ёсьць узнеслае...

— Уласна чалавечая выява на выставе толькі адна — і гэта твой аўтапартрэт...

— Гэта партрэт чалавека, які пераўтвараецца ў нешта механічнае. Я і сапраўды меў падобны адчуваюці ў тых гадах. Тады я вучыўся ў Акадэміі мастацтваў, і досвед сацыялізацыі перажываўся мной даволі хваравіта: здавалася, нібы я пераўтвараюся ў машыну. І адчуваў ад гэтага страх. Праўда, потым ён прайшоў.

— Наколькі важная акадэмічная адукацыя для мастака, які працуе зусім не ў класічнай манеры?

— Магу казаць толькі пра сябе. Калі б у мяне не было акадэмічных штудый — малюнка, аголенай натуры і ўсяго астатнага звыклага набору — не было б і цяперашніх выставы. Проста не хапіла б тэхнікі. І невыпадкова, што я прыдумаў гэтую серию яшчэ ў 2002-м, а ўвасобіць змог толькі праз гады. Мне трэба было шмат чаму навучыцца — каб стварыць належны кампазіцыйны лад, трапна абраць колеравыя

адценні, вызначыць акцэнты... Таму магу сказаць, што Акадэмія мастацтваў мне дапамагла. А калі хтосьці лічыць яе бескарысцій — яго справа, у палеміку не палезу. Як па мне, веды і навыкі патрэбныя для таго, каб іх прымяняць у самастойнай працы — або хаяць разумець, ад чаго адмаўляешся.

— Ты прадстаўнік адной са шматлікіх у нас мастацкіх дынастыяў. Гэта перавага або..?

— Канешне, мне ў гэтым плаНЕ пашанцавала: у майстэрні я ўжо трэці, месца нагрэтае. Дзядуля Аляксандр Семілетаў быў рэалістам, але пращаў ён вельмі асэнсавана — не проста “намалюю-ка я зараз зялёную траву ды блакітнае неба”. Яго цікавіла філасофія, ён ставіў перад сабой складаныя колеравыя і кампазіцыйныя задачы. Прыкладам, пішучы карціну на ваеннуу тэму, дзе чырвонаармейцы бягуть у атаку, вырашыў цалкам пабудаваць яе на цэнях. Бацька Барыс рушыў далей, ён адкрыты для экспериментаў. Вельмі любіць японскія хайку — узор лаканічнасці. І ў яго працах таксама прасочваецца цяга да знакаў і агульненняў. Дзядулю я амаль не заспеў, а вось бацька — мой сапраўдны настаўнік, які многаму мяне навучыў.

— Не ўнікала канфлікт пакаленняў?

— Не, хаяць погляды ў нас часам не супадаюць. Прыкладам, ад серыі з механізмамі бацька мяне адгаворваў: маўляў, не варта табе лезі ў той свет, бо можаш з глазу з'ехаць... Спрачаліся на гэты конт доўга. Ды і не толькі на гэты: мы ж усё адно творцы розныя. Што, вядома, добра.

— А що адчуў ты розніцу паміж той мастакоўскай генерацыяй, што фармавалася яшчэ ў савецкі час, і сваёй — лічы, першай у незалежнай Беларусі? Пэўна, вас розніца хаяць б культурны бэкграўнд, магчымасць доступу да інфармацый ў стады фармавання асобы...

— Так, я гадаваўся ўжо ў той час, калі абмежаванні былі знітыя. У 90-ых “культурны дэфіцит” яшчэ таксама меў месца, але ўжо, канешне, не настолькі,



Фота з уласнага архіва Івана Семілетава

як у савецкія часы. Мне пра іх бацька шмат распавядаў. Прыкладам, пра тое, як ён неяк прыехаў у Москву і ўпершыню ўбачыў творы Філонава. Кажа, ледзь не гримнуўся на падлогу ад той магуты, якую яны выпраменьвалі! А цяпер нават цяжка сказаць, што гэта магуты ўразіць.

Але і ў часы жалезнай заслонны ахвотны ўсё адно знаходзілі ў ёй шчылінкі. Пераздымалі на фотастужку рэпрадукцыі Пікаса... Калі я быў яшчэ малы, бацька аднекуль здабыў кружэлку Pink Floyd — альбом Animals. Там сабакі брэшущы, гукі заводаў... А на вокладцы — дым з труб электрастанцыі, і надзіманая свіння сярод іх боўтаеца. Не перадаць словамі, як яно ўсё на мяне падпільвало! Што адчуваеца, дарэчы, і па гэтай выставе.

— Аднак агулам культурная ізаляцыя ўсё ж давалася ў знакі...

— Так, але ідэйны абмен быў і за савецкім часам. Летасць я патрапіў у Турцыю на выставу аднаго нямецкага мастака. Адзначыў, што ён падобны сваім прыёмамі, пабудовай кампазіцыі на беларускую графічную школу. Вельмі шмат агульнага! Як гэта могло стацца? І выявілася, што ў ГДР некалі ездзілі нашы хлопцы,

ладзілі супольныя з немцамі выставы... Хто на каго падпільваў, цяжка сказаць. Мастацтва — яно як вечер.

— Ёсьці такая зашмальцована фраза: мастак адлюстроўвае свой час. І сапраўды, калі мы глядзім на жывапіс 50-х гадоў, дык адразу пазнаем тую эпоху. А наколькі цяпер магчымы адлюстроўваць час — калі ён куды больш разміты і складаны?

— Давай пра гэта паговорым гадоў прынамсі праз 50. Нешта мне падказвае, нібы наступныя пакаленні пачнуць пазнаваць у тых творах, якія з'яўляюцца сёння, нашу з табой эпоху і класіфікаваць іх як творы менавіта гэтага перыяду. Але пакуль мы знаходзімся ўнутры свайго ча-

цукерак вобмаль, кожная станоўчыца святам. А калі іх валам, дык і руку лянуўшися працягнуць. Такія дзівосі чалавечай пскіхі.

Да ўсяго, столькі фактараў цяпер адцігваюць увагу — тыя ж дэвайсы... Я сам раней чытаў куды болей, прычым не “Файсбук”, а Сартра і Шапенгаўера. Не так даўно ў мене зламаўся тэлефон — і толькі дзякуючы гэтаму асілі тойстую книжку... Чалавек — слабае стварэнне, што ні кажы. Таму дачцэ смартфон стараюся не даваць. Хай малюе гуашчу.

— А як удаеца мастаку перадольваць гэты новы выклік — персанасычэнне і, адпаведна, абыякавасць?

— Мастак — ён як губка: усё ўпітвае, ператраўлівае, і нешта з гэтага ды атрымліваецца. У савецкія часы было шмат забароненага. Мне распавядалі гісторыі, што калі студэнт выкарыстоўваў адкрытыя жоўты, яму маглі пастаўіць двойку за дыплом. Маўляў, той колер — буржуйскі! Але ж ніякія абмежаванні мастакоў не спынялі — вядома, калі ты меў, што сказаць.

Нават часта бывае зваротны эффект: чым горай справы, тым лепей творчасць. Па сабе заўажаю: калі ўсё ціп-топ, дык сядзіш на канапе і нічога не прэ. А калі цяжкая паравіна, тады і кідаешся да халсціны з нейкім мункаўскім крыкам.

— І тут самы час задаць пытанне пра матывацию. Што прымусіла цябе патраціць столькі душэўных намаганняў і часу на гэтыя творы?

— Неяк прыйшоў да мяне ў майстэрню чалавек і кажа: тыя рукамынікі з вачыма ўсё адно нікто не купіць, нашто табе яны? Людзі сёння занятыя сабой і сваімі праблемамі... У цябе ж ёсьці карціны больш дэкаратыўныя, яны і попытам добрым карыстатаўца. Лепей бы на іх час траціў. Што тут сказаць — спакуса і сапраўды моцная. І твæ ўнутранае жаданне самавыявіцца павінна быць мацнейшым, чым здаровы прагматычны разлік. Мастак сёння часцяком стаць перад таім выбарам.

— Думаеца, калі б арт-рынак у нас быў чымосьці большым, ніж салон з творамі пад інтэр'ер, выбар у цябе стаў бы лягчэйшым...

— Да хто яго ведае? Адзін замежны куратар мне распавядаў, што недзе на Захадзе ёсьць вялізнае сковішча твораў розных мастакоў, якія ўтрымліваюцца з дбайнім захаваннем усіх рэжымаў. А зверху — цэлы паверх розных дзялкоў, на маніторах якіх увесь час мяняюцца лічбы. Тыя творы несупынна прадаюцца, купляюцца і перапрадаюцца.

І пры гэтым іх жыўцом наогул нікто не бачыць! Бо гэта ж сведка эпохі! Дый нават мастацтва 90-х ужо неяк па-іншаму ўспрымаецца, чым тады.

— Тады быў час надзеі ды адкрывання новых даляглідаў. А ія няма ў цябе ўражання, нібы ў агульным руху назіраеца пэўны... калі не рэгрэс, дык прынамсі застой?

— Не, горай мастацтва не стала. Проста яго стала шмат —

принамсі, у межах нашай дасягальнасці. Я неяк адкрыў вядомы партал “Саатчы Арт”, дзе кожны мастак можа на тры хвіліны размясціць свае творы. Ведаеш, колькі там аўтараў — ашалец можна! Пасправай нешта знайсці! Інфармацыйная сітуацыя зусім іншая: калі раней ты адчуваў глад, дык цяпер не можаш усё ператравіць. Гэта як з дзецымі: калі

можа, пэўны баланс?

— Баюся, чалавек не здатны яго трывамаць. Цябе вечна перакошае, хіліць то туды, то сюды — як маятнік, то-бок ківач. Але менавіта ў гэтым спарадычным руху і тоіца энергія, якая падсілкоўвае творчасць. Той штыль, калі ківач стаіць роўна — вось найгоршая сітуацыя.